



ПАРАДАК НА ЗЯМЛІ

Чысціць лес лепш талакою

Падчас рэспубліканскай добраахвотнай акцыі «Чысты лес» валанцёры добраўпарадкавалі больш за 2000 аб'ектаў краіны.

На працягу дня 20 кастрычніка валанцёры дапамагалі работнікам галіны добраўпарадкоўваць лясны фонд: прыбіралі смецце і захламлэнасць, акультурвалі месцы масавага адпачынку, рыхтавалі дэндропаркі да зімоўкі, займаліся пасадкай дрэў.

Супрацоўнікі апарату Міністэрства лясной гаспадаркі ў гэты дзень вырашылі навесці парадак на тэрыторыі Бараўлянскага спецыяльнага палізу Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па зімніх відах спорту «Раўбічы». У лютым 2019 года гэты цэнтр прымае чэмпіянат Еўропы па біятлоне.

Валанцёры ачысцілі ад сухастойнай драўніны і буралому ўчастак лесу плошчай 1,8 га — неліквідную драўніну спалілі на вогнішчах, а прыдатную на дровы сабралі і з дапамогай спецыялізаванай тэхнікі вывезлі з лесу. Па словах дырэктара Бараўлянскага спецыяльнага Аляксандра Мірановіча, драўніна, сабра-

ная падчас акцыі, была накіравана на кацельныя ДП «Мінрайцэпласетка», а таксама рэалізавана насельніцтву.

— Асноўная мэта акцыі — прыцягнуць увагу да беражлівага стаўлення да нашага зялёнага храма — лесу, — сказаў першы намеснік міністра лясной гаспадаркі Аляксандр КУЛІК. — Упершыню акцыя была праведзена ў 2010 годзе, і з таго часу яна стала штогадовай. Мы ўдзячныя людзям за актыўны ўдзел: акцыя падтрымліваецца грамадскасцю, дзяржаўнымі арганізацыямі па ўсёй краіне. Любы ахвотны можа зрабіць свой унёсак у добрую справу.

У кожным лясніцтве былі падабраны аб'екты для працы валанцёраў. Сёлета асаблівы акцэнт зроблены на добраўпарадкаванні ляснога фонду паблізу ад мемарыяльных комплексаў і знакавых для нашай краіны месцаў.

Актыўны ўдзел у акцыі прынялі і калектывы апаратаў органаў дзяржкіравання, кантрольных ведамстваў. Так, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля Качанова працавала на тэрыторыі сталіцы: разам з іншымі валанцёрамі



Фота БелТА

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля КАЧАНОВА падчас акцыі дапамагала высаджваць дрэвы і кусты каля рэспубліканскага заказніка «Лебядзіны».

яна высаджвала дрэвы і кусты ўздоўж праспекта Пераможцаў побач з біялагічным заказнікам «Лебядзіны». Камітэт дзяржкантролю на чале са старшынёй Леанідам Анфімавым добраўпарадкоўваў лясны масіў, што прылягае да мемарыяльнага комплексу «Хатынь». Калектыв Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Юрыя Церцеля займаўся прыборкай лесу ў раёне мемарыяльнага комплексу «Трасцянец».

Сёлета ў добраахвотнай акцыі прынялі ўдзел больш за 38 тысяч валанцёраў. Найбольш актыўна акцыю падтрымалі ў Мінскай вобласці (7826 добраахвотнікаў). Валанцёры працавалі на

2137 аб'ектах па ўсёй краіне, а найбольшая колькасць пунктаў — 494 — была арганізавана ў Гомельскай вобласці.

Сумеснымі намаганнямі работнікаў лесагаспадарчых устаноў і добраахвотнікаў прыбрана больш за 2,5 тысячы м³ смецця і больш за 5 тысяч м³ захламлэнасці; дадаткова высаджаны лясныя культуры на плошчы 984,6 га; наведзены парадак уздоўж прыдарожных палос, добраўпарадкаваны месцы паблізу мемарыяльных комплексаў, памятных знакаў і іншых аб'ектаў. У Жлобінскім раёне Гомельскай вобласці быў устаноўлены помнік супрацоўніку МНС, які загінуў пры тушэнні ляснога пажару паблізу вёскі Лесань.

Вераніка КОЛАСАВА.

САКРЭТАЎ НЕ ЗАСТАЛОСЯ

Кінафестываль «Лістапад» абвясціў усё, што мог абвясціць

Учора ў кінатэатры Falcon Club Буцік Кіно адбылася другая прэс-канферэнцыя Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад». Калі на першай дырэкцыя расказала аб дасягненнях і конкурсных праграмах ігравога і дакументальнага кіно, то гэтым разам — пра Нацыянальны конкурс, Індустрыяльную платформу, пазаконкурсныя секцыі і журы.

Самай «гарачай» навіной, без сумненняў, стала тое, што конкурс беларускіх фільмаў гэтым разам аказаўся цалкам падпарадкаваным камісіі Міністэрства культуры, у якую не увайшлі прадстаўнікі

дырэкцыі «Лістапада». Такім чынам, прапановы дырэкцыі — а гэта цалкам сфарміраваная і адабраная праграма — насілі рэкамендацыйны характар. Па словах каардынатора Нацыянальнага конкурсу Мікалая Лаўранюка, каманда фестывалю разглядае гэта «як эксперымент».

Індустрыяльная платформа гэтым разам будзе праходзіць на пляцоўцы Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» з 3 да 7 лістапада.

Праграмныя дырэктары Ірына Дзям'янава і Ігар Сукманаў расказалі пра фільмы і імёны, што будуць прадстаўлены ў пазаконкурсных праграмах. Тут Сяргей Лазніца, Карнэліу Парумбою, рэтраспектыва Аньес Варда, «фільм года» на дум-

ку Ігара Сукманава «Наш час» — Карласа Рэйгадаса, пераможца Канскага кінафестывалю «Магазінныя зладзюжкі» Хіракадзу Карэ-эда, цэлая серыя славенскага кіно і шмат-шмат іншага.

25-ы — юбілейны — кінафестываль «Лістапад» пройдзе з 2 да 9 лістапада пад слоганам «Пазнаючы белы свет» з адсылкай да фільма Кіры Муратавай. Паказы адбудуцца ў кінатэатрах «Цэнтральны», «Мір», «Піянер», «Масква», «Беларусь» і Falcon Club Буцік Кіно.

Больш падрабязна пра тое, што было расказана на другой прэс-канферэнцыі кінафоруму, чытайце ў наступным нумары.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ.

У колер Еўрапейскіх гульняў

Унікальны аўтобус-гармонік на 170 чалавек будзе перавозіць удзельнікаў і гасцей спартыўных спаборніцтваў

класа Еўра-5 і аўтаматычнай каробкай перадач Allison. Лімітаваная хуткасць абмежавана на адзнацы 85 км/г. Дарэчы, для краін Еўрасаюза аўтобусы будуць камплектаваць матарамі класа Еўра-6. Паліўны бак разлічаны на 300 літраў, але па жаданні яго павялічаць да 400 літраў.

Навінка адносіцца да катэгорыі аўтобусаў асабліва вялікай умяшчальнасці. Унутры прадугледжана 40 брэндаваных сядзенняў, а ўсяго ж у салоне змесціцца каля 170 чалавек. Прызначаны аўтобус для выкарыстання ў гарадскіх умовах — на найбольш ажаўленых маршрутах. Канфігурацыю салона можна мяняць у залежнасці ад пажаданняў заказчыка. Усярэдзіне прадугледжаны кандыцыянер з функцыяй абагравання.

Новы аўтобус вырабляе-ны ўсяго за паўгода. Рабо-

ты стартавалі яшчэ вясной у Дзяржынску, дзе быў звараны каркас, а канчатковая зборка ажыццяўлялася ў цэхах Мінскага аўтазавода. **Першы аўтобус сімвалічна размаляваны ў колеры Еўрапейскіх гульняў у Мінску, падчас якіх пасажыраў будуць перавозіць менавіта МАЗы.**

Новы аўтобус плануецца пастаўляць у буйныя гарады краін ЕАЭС і далёкага замежжа. На аўтобус з «штурхальным» прыводам таксама існуе попыт у Польшчы і Эстоніі, цікавцяцца ім і ў Сербіі.

Сучасны аўтобус з «штурхальным» прыводам — адна з самых доўгачаканых навінак МАЗа, якая значна пашырае нашы магчымасці. У прыватнасці, у Еўропе найбольш распаўсюджаная пасажырская аўтатэхніка менавіта з такой схемай.

Сяргей КУРКАЧ.

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Пасяджэнне пятай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання адбудзецца ў зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 9) 24 кастрычніка 2018 г. у 11.00.

Надвор'е

Вось вам і мокры снег

Яго нам абяцаюць сіноптыкі ўжо ў гэтыя чацвер і пятніцу

У пачатку трэцяй дэкады кастрычнік цешыў нас сонечным надвор'ем, але ўжо ў наступныя суткі яно пагоршыцца, і да канца працоўнага тыдня чакаецца няўстойлівае ветранае з дажджамі, а ў сярэдзіне тыдня магчымы мокры снег, паведамлі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Сёння атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з Балтыйскага мора, абумовяць на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі з парывістым ветрам. Па паўднёвым захадзе краіны ў другой палове дня чакаецца моцны парывісты вецер. Максімальная тэмпература складзе 5—11 цяпла. У сераду ўмовы надвор'я будуць вызначаць атмасферныя фронты цыклону, які будзе перамяшчацца ўздоўж паўночна-ўсходніх межаў краіны. Чакаецца не вельмі добрае надвор'е, часам ападкаў, у асноўным дождж. Па паўднёвым захадзе захаваецца моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ўначы складзе ад плюс 1 да плюс 6 градусаў, удзень паветра прагрэецца не больш чым да 3—9 цяпла.

Далей, у чацвер, мы трапім у тыл цыклону, які перамесціцца на цэнтральныя раёны Расіі. А ў многіх раёнах нашай краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы мокры снег. Уначы на большай частцы тэрыторыі, а ўдзень па паўднёвым усходзе чакаецца моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 1 да плюс 4 градусаў, удзень чакаецца 3—9 цяпла.

Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у пятніцу ў асобных раёнах краіны не абыдзецца без кароткачасовых дажджоў, уначы і ў ранішнія гадзіны — з мокрым снегам. Тэмпература паветра ўначы будзе знаходзіцца ў межах ад мінус 4 па паўночным усходзе да плюс 4 градусаў па паўднёвым захадзе. Удзень тэмпература ў асноўным складзе 3—9 цяпла, у паўднёва-заходніх раёнах павысіцца да плюс 11 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.

Ну і ну!

ПАРСЮК НА... БАЛКОНЕ

Гісторыя, падобная на анекдот: у кватэры ў доме па сталічным праспекце Пушкіна пражывае... кабан.

У міліцыю звярнуліся супрацоўнікі ЖЭС па дапамогу ў забеспячэнні аховы грамадскага парадку пры выбыцці ў жыллё, дзе знаходзіцца гэтая жывёла.

Напачатку ў адну з жыллёва-эксплуатацыйных службаў Фрунзенскага раёна Мінска пачалі паступаць скаргі ад жыхароў дома па праспекце Пушкіна аб тым, што ў суседа ёсць кабан, які перашкаджае спакойнаму пражыванню грамадзян.

Прадстаўнікамі ЖЭС і супрацоўнікамі міліцыі было ўстаноўлена, што сапраўды ў кватэры ў 45-гадовага непрацуючага мужчыны на балконе жыве кабан. Як растлумачыў гаспадар жывёлы, ён набыў яе на рынку, каб не было сумна, бо ў кватэры пражывае адзін, паведамлі ў Фрунзенскім РУУС г. Мінска.

Прадстаўнікамі ЖЭС у дачыненні да мужчыны быў складзены акт для прыцягнення яго ў далейшым да адміністрацыйнай адказнасці па арт. 21.16 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях (парушэнне правілаў карыстання жыллымі памяшканнямі).

Сяргей РАСОЛЬКА.



Мінскі аўтамабільны завод выпусціў першы аўтобус асабліва вялікай умяшчальнасці са «штурхальным» прыводам і найноўшым вузлом сучалнення ад кампаніі Hübner, які яшчэ не выкарыстоўваўся нідзе ў свеце. Першынец будзе прадстаўлены на міжнародным аўтобусным салоне Busworld, які пройдзе ў Маскве ў трэцяй дэкадзе кастрычніка.

Менавіта МАЗ 216 стане першым сучасным беларускім аўтобусам з заднематорнай кампануюкай. Сілавы прывод будзе знаходзіцца не ў галаўной, а ў хваставой частцы «гармоніка». У выніку інжынеры зрабілі ціхі і прасторны салон, аддаўшы больш вольнага месца пасажырам, у тым ліку маці з

дзецьмі і маламабільным групам насельніцтва. Новы аўтобус зроблены цалкам нізкападлогавым.

Акрамя таго, аўтобус «расцягнуўся» ў даўжыню на 18 метраў пры шырыні ў 2,55 метра і вышыні ў 3,1 метра. Максімальная поўная маса дасягае 28 тон. Аўтобус аснасцены 326-сільным рухавіком ад Mercedes